

№ 22

Студзень 2001 г.



БЕЛАРУСКІ КАЛЕКЦЫЯНЕР

- Памылка
Аляксандра Грына
- Каталог значкоў
«Аршаншчына ў
фалерыстыцы»
- Нацыянальная
символіка і юніформа
беларускага войска ў
1992 — 1996 г.
- Нарукаўныя знакі
Беларуса ў польскіх
частках брытанскага
войска 1940 — 46 г.
- Беларускія
вайсковыя
каўяровыя эмблемы
1993 — 1995 г.



КАЛОНКА РЭДАКТАРА

На здымку: у цэнтры – старцыня Цэнтра імя Філіона Кімты Віктар Андрэй, злева – спецыяліст па вёрстцы і дызайну Алеана Міначкіна, справа – сябра рэдакцыі Юры Санько



грашыма. Траба адзначыцца відомага дзеяча беларускага замежжа Вітаута Кіпеля, які заўжды падтрымліваў выданне "Беларускага калекцыянер".

Сёння газета выхадзіць дзякуючы фінансавай падтрымцы IDEE (Варшава) і аршанскаму Пэнтру імя Філіона Кімты. Менавіта супрацоўнікі гэтага Цэнтра, якія выдаюць цэлы шэраг рэгіянальных газет, выконваюць усю тэхнічную працу па стварэнню новых нумароў "БК".

Тое, што такое выданне, як "Беларускі калекцыянер", вельмі патрэбна, сведчыць лісты наших чытачоў. Пішуць з усіх куткоў нашай Бацькаўшчыны, а таксама з замежжа.

У нас склаліся добры аўтарскі калектыв, дзякуючы якому газета заўжды змянчыас цікавы і малавядомыя факты з нашай гісторыі. Асабліва хацелася б адзначыцца відомага беларускага філатэліста Льва Коласава з Менску. Гэты чалавек зрабіў вельмі шмат для развіція беларускай філатэліі і газеты "Беларускі калекцыянер". Ён вярнуў з небыцца маркі "Слуцкага паўстання". Гэта адзін з нямногіх на Беларусі даследчыкаў гісторыі беларускай пошты.

Прыемна, што і моладзь таксама далучаеца да працы па зборанню і захаванню знакаў нашай гісторыі.

Няпроста сёня выдаваць беларускую газету, тым больш такую, як "Беларускі калекцыянер". Але ўсё тое, што залежыць ад нас, мы будзем рабіць. Спадзяйміся таксама на падтрымку наших сяброў, як на Беларусі, так і за мяжамі.



Рэдактар
Алесь Саражкін



Сябра рэдакцыі
Юры Санько

У лістападзе 2000 года спूнілася 10 гадоў з дня выходу першага нумара газеты "Беларускі калекцыянер". Гэты юбілей нікім не адзначаўся, у тым ліку і тымі людзьмі, якія сёня працягаюць выдавацца ў краіне выданне для калекцыянераў. З лістапада 1990 года па лістапад 2000-га удалося выдаць усяго 21 нумар газеты "Беларускі калекцыянер". Зразумела, што гэта вельмі мала. Тым больш, што матэрыйялу, які назапашаны сёня, хапіла б на добры штосесціны часопіс.

Быў час, калі мы выдавалі першыя нумары "Беларускага калекцыяnera" цалкам за ўласныя сродкі. У пачатку 90-х гадоў гэта яшчэ было магчыма. Таксама быў людзі, якія ўсялякі падтрымлівалі газету, у тым ліку і



АДАМ СТАНКЕВІЧ



Польская паштоўка з
выявай карціны
«Бітва пад Оршай»



МІКОЛА КАСПЯРЫЧ

Паштоўкі мастака Г.Селядца.

Выдавец М.Казлоўскі. г.Маладзечна 2000

Беларускі
каляндарык

Радыё «Забада»

новы расклад
Місяц 2000 –
красавік 2001

RADIO FREE EUROPE
RADIO LIBERTY

час	KHz	хвейлі
18:00-19:30	7190	41
	9615	31
	15460	19
24:00-25:30	6010	49
	6170	49
	9845	31
00:00-01:30	6170	49
	5995	49
	7295	41
	9750	31
сірэдніх хвейлі –		
576±612 kHz		

Шукаю партнёра для абмену філматэрэя-
замі на наступных тэмах: шахматы,
лёгкая атлетыка, кветкі, рыбы, футбол,
афрыканскія жывёлы.

Адрес для лістування: Andrzej Skorek, 75-
902 KOSZALIN 7, box 5, Польша

Польскі філатэліст жадае пазнаміца з
калегамі з Беларусі. Нагадзіць сувязь, перапіску
і абмен маркамі. Лістуванне на расейскай,
беларускай ды польскай мовах.

Адрес: Wiktor Kotodzinski ul Warszawska 16,
27-415, Кипов

Хто жадае атрымоўваць украінскае
першыядычнае выданне "Віснік збірача
укройністі", дасылайце замовы.

Андрэй Новікаў, п/с 5, г.Полацк, 211408

Газета «Беларускі
калекцыянер.
Выдаецца з 1990.
Рэдактар: Алеся
Сяржкін.
Рэдакцыйная калегія:
Юры Санько, Алег
Граблеўскі, Віктар
Астрага.
Вёрстка Алены
Міначкінай.

Пры перадруку
спасылаца на
«Беларускі
Калекцыянер».
Рукапісай рэдакцыя
не вяртае і не
рэцензуе. Аўтары
цалкам адказныя за
падбор і дакладнасць
прыведзенай
інфармацыі.
Газета выдаецца пры
данамозе Цэнтра
Філона Кліты.

Падпісана ў друк
15.01.2001г.

Адрас для допісай:
Сяржкін А.М.
211030, Ориша-9, п/с 46,
Беларусь. Чаклад
299 асобнікаў.

На першай старонцы
вокладкі часопіса
зменшана юблейная
паштоўка да 2000-годдзя
Хрысціянства.
Касцёл Чырвадзення
Марыі Панны г.Драслав.
На чацвертай – вылавы
значкай з калекцыі
А.Сяржкіна

